

ДЛЯ УСІМ, ШТО БАШЬ

» 3(10) — 16.1. — 1976
МЕНСК

ТОЛЬКІ ГУТАРКА ХОДЗІЦЬ ТАКАЯ...
Я. КУПАЛА

ГУТАРКА

НЯМІГА І МЕНСК

Дауно ужо знікла у Менску рэчка Няміга. А зараз знішчаецца вуліца Няміга. І больш жа няма для нашай сталіцы даражэйшага, як гэтых святыні. Але калі некалькі гадоў таму назад адзначалася 900-годдзе Менску, то казёны друк толькі скарагаворкай упамінаў бітву на рацэ Нямізе, у сувязі з якой і з'явіўся ўпершыню на старонках летапісу Менск. Цяжка пераацаніць яе значэнне ў гісторыі Беларусі. Адна з самых крываўых у нашай старажытнасці, гэта бітва глыбока уразіла не толькі сваіх сучаснікаў. Рэха яе цераз 120 гадоў адбілася у "Слове аб палку Іграўым" самымі натхнёнымі паэтычнымі радкамі. І хайдзі гэта бітва прынесла страшэннае паражэнне нашай прарадзіме — Полаччыне — і яе слаўнейшаму правадыру — князю Усяславу Чарадзею — яна была яскравейшым сведчаннем нашай слаўнай мінуўшчыны, поунай няспыннай барацьбы з нашым першым па часе ворагам — Кіеўскай імперыяй. На вялікі гонар Полаччыне, яна першай была, хто пачаў развал гэтай, паводле Карла Маркса, "недарэчнай і няскл аднай, скораспелай і шматковай дзяржавы".

Жыццёвия інтарэсы замлі Ізяславічу былі працілегічныі інтарэсам імперыі Рурыкавічаў. Палачане не хацелі месці ахвяры у імя амніципаціі заваёуніцкіх мэт кіеўскіх князёў і рапуша распачала барацьбу з імі. Бітва на Нямізе і была адной з трагічных вех на гэтым доугім і цяжкім шляху старажытнай Беларусі.

Бітва на Нямізе сведчыць і пра тое, якое значэнне меў у нашым далёкім мінулым Менск. Ён быў важнейшай і надзейнейшай крепасцю Полаччыны для абароны ад Кіева. Іхні Менску былі самаахвярныі грамадзянамі і свайго гораду і свайі радзімы і муніца бараніліся ад ворага. Нездарма кіеўскія князі так паварварску помсцілі Менску і яго іхнім. Уздумы у 1067 годзе яго, яны "иссекоша мужей, а ўёны и детей вдаша на шиты". Крыху

пазней Уладзімір Манамах выхваляўся тым, што захапіўны Менск, "не оставіхом у него ні челядзіна, ні скотіны".

Прайшо звыш 900 гадоў з тых герайчных часоў. Няма больш грозных падачанаў, а ёсьць толькі бяскрудныя беларусы, Мы больш не творым сваёй гісторыі, не баронім саміх сябе. Мы вось ужо некалькі стагоддзяў з'яўляемся рабочым быдлам, якое пакорна ва-лачэ воз чужой гісторыі.

Няма больш і непакорнага Менску. Менск стаў Мінскам. Ён не бароніць больш ні сябе, ні Беларусь. З цвярдыні-крэпасці ён ператварыўся ў рассаднік адрады, рабства і халуйства. Ён стаў трамскім канём, горадам-спрутам, які прагавіта высмоктвае фізічны і інтэлектуальныя сілы беларускага народа для патреб сённяшніх машадкаў тых, хто некалі бязлітасна разбураў Менск, бяручи на шчыт яго жанчын і дзяцей і не пакідаючы ў ім ні чалядзіна, ні скаціны.

Якая ганьба нам! Гэта да нас з глыбіні вякоў нясецца па-прош, якіх сёння гучыць, як пракляцце: "Апусціце ужо сцягі свае! Пахавайце мячы свае пашкарбаныя, бо ужо збыліся вы дзедавай сла-вым!"

Пара, дауно ужо пара зняць з сябе гэты праклён. Пара ужо падняць сцягі свае, навастрыць мячы свае пашкарбаныя і пайсці славнай дарогай сваіх дзядоў. Уваскросім жа баявы дух Нямігі і дауняга Менску!